

ДУК “Пінская гарадская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
Адзел абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай бібліятэкі
Чытальная зала



Палескі дзяржаўны ўніверсітэт



(ДА 15-ГОДДЗЯ З ЧАСУ ЗАСНАВАННЯ)

ШОРТ-ЛІСТ

Пінск, 2021

Установа адукацыі «Палескі дзяржаўны ўніверсітэт» была заснавана 5 красавіка 2006 г. на базе рэарганізаванай установы адукацыі «Пінскі дзяржаўны вышэйшы банкаўскі каледж Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь». Стварэнне Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта дазволіла арганізаваць падрыхтоўку высокакваліфікаваных кадраў прадпрыемстваў і арганізацый рэгіёна, стварыць на Палессі інавацыйны адукацыйны, навуковы і культурны цэнтр, універсітэт даследчага тыпу.

Першым рэктарам быў назначаны доктар эканамічных навук Канстанцін Канстанцінавіч Шэбека. Паступова сфарміраваўся моцны выкладчыцкі калектыў. Ва ўніверсітэце навучаецца больш за 3000 студэнтаў. Змест навучання вызначаецца вучэбнымі планамі і праграмамі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі і ўпаўнаважаным органам. За дасягненні ў вобласці якасці па выніках 2018 г. універсітэт узнагароджаны Прэміяй Урада Рэспублікі Беларусь.

Падрыхтоўка спецыялістаў праводзіцца на 11 кафедрах пяці факультэтаў. На падставе рашэння Савета Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта ў 2006 г. створаны факультэты павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў і давузаўскай падрыхтоўкі, якія ў далейшым былі пераўтвораны ў факультэт дадатковай адукацыі. У 2020 г. створаны інжынерны факультэт.

Матэрыяльна-тэхнічная і вучэбна-матэрыяльная база дазваляюць на належным узроўні ажыццяўляць навучальны працэс. У 2011 г. узведзены новы вучэбны корпус па вул. Дняпроўскай фляцілі, 23. Ва ўніверсітэце маюцца ўсе неабходныя, у адпаведнасці з адукацыйнымі стандартамі, спецыяльныя лабараторыі і кабінеты, якія дазваляюць больш паглыблена вывучаць выкладаемыя дысцыпліны. Бібліятэка з дзвюма чытальнымі заламі забяспечвае інфармацыяй навуковую і адукацыйную дзейнасць, з'яўляецца цэнтрам распаўсюджвання ведаў, духоўных і інтэлектуальных зносін, культуры.

Прыярытэтнымі напрамкамі навуковых даследаванняў з'яўляюцца: эфектыўнасць манетарнай палітыкі; забеспячэнне фінансавай стабільнасці; развіццё банкаўскай сістэмы; праблемы сацыяльна-эканамічнага развіцця Палесся, здаровага ладу жыцця, развіццё біятэхналогій. Вынікі навуковых даследаванняў укараняюцца ў практыку. Функцыянуюць навукова-даследчыя лабараторыі, пяць з якіх з'яўляюцца галіновымі. Актыўна функцыянуе студэнцкае навуковае таварыства, члены якога – асноўны рэзерв навукова-педагагічных кадраў вышэйшай кваліфікацыі ўніверсітэта.

Выпускаюцца часопісы «Здоровье для всех», «Экономика и банки», «Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных

и гуманитарных наук», «Вестник Полесского государственного университета. Серия природоведческих наук», «Туризм и гостеприимство».

Міжнароднае супрацоўніцтва ўніверсітэта ажыццяўляецца ў рамках сумесных адукацыйных, культурных, навуковых праграм і праектаў. 5 лістапада 2020 г. адкрыты вучэбна-метадычны кабінет «Цэнтр беларуска-кітайскіх міжкультурных камунікацый». Па англамоўнай праграме навучаюцца кітайскія магістранты. На базе ўніверсітэта праводзяцца семінары, круглыя сталы, навукова-практычныя канферэнцыі па пытаннях ідэалагічнай і выхаваўчай работы, міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Навуковы патэнцыял моладзі – будучаму Беларусі».

Ва ўніверсітэце надаецца вялікая ўвага развіццю студэнцкага самакіравання. Развіваюцца і ўдасканальваюцца метады і формы (у тым ліку актыўныя і інтэрактыўныя) работы, накіраваныя на далучэнне студэнцкай моладзі да нацыянальных каштоўнасцяў і фарміраванне актыўнай жыццёвай пазіцыі, станоўчых сацыяльных каштоўнасцяў і ідэалаў. Студэнты выдаюць сваю газету «УниВестник».

Ва ўніверсітэце працуюць 8 творчых аб'яднанняў, тры маюць ганаровае званне «народны калектыў»: студыя эстраднай песні «Звуки времени», ансамбль эстраднага танца «Альянс», клуб аматараў латынаамерыканскай культуры «Solymar». Дзейнічае музей (тры музейныя пакоі: па гісторыі ўніверсітэта і банкаўскай справы; абарачэння грошай; этнаграфіі). Структурным падраздзяленнем універсітэта, які ажыццяўляе спартыўна-масавую і фізкультурна-аздараўленчую працу, з'яўляецца цэнтр фізічнай культуры і спорту факультэта арганізацыі здаровага ладу жыцця. Спарткомплекс уключае футбольны стадыён з трыбунамі на 3 тыс. гледачоў, лядовую арэну, два басейны, універсальную спартыўную залу, лыжаролерную трасу і інш. Сацыяльна-бытавыя ўмовы ва ўніверсітэце адпавядаюць сучасным патрабаванням. Маецца 5 інтэрнатаў для іншагародніх навучэнцаў.

Універсітэт мае свой герб (лагатып), сцяг, гімн «Ты выплыў і чынна, і годна...» (словы А. Шушко, музыка А. Венгера). 11 сакавіка 2021 г. рэктарам ПалесДУ назначаны Валерый Іванавіч Дунай, выпускнік БДУ (1995), кандыдат біялагічных навук (1999), дацэнт (2004).

БІБЛІЯГРАФІЯ:

1. **Полесский государственный университет** / В. Н. Петровец // Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. — Минск : Беларуская Энциклапедыя імя Петруся Броўкі, 2009. — Том 1. Книга 2: Брестская область. — С. 252—253.
2. **Полесский государственный университет** / П. И. Лобанок // Республика Беларусь : энциклопедия : в 7 т. — Минск, 2008. — Т. 6. — С. 144.
3. **Фядзечка, С. А.** Навука і адукацыя / Фядзечка С. А., Яленская І. Э. // Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці : да 915-й гадавіны з першага летапіснага ўпамінання / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. Інстытут гісторыі ; А. М. Літвін [і інш.]. — Мінск : Вышэйшая школа, 2012. — Раздзел 10.14. — С. 681—688.
4. **Добровольская, Е.** Надежда страны / Елена Добровольская ; фото Вячеслава Ильенкова // Пінскі веснік. 2021. 22 студзеня (№ 4). С. 20 : фот.
Об итогах третьего трудового семестра 2020 года студенческих отрядов Пинска.
5. **Михайлов, К.** Молодежные старты / Константин Михайлов // Пінскі веснік. 2021. 26 лютага (№ 9). С. 8.
О спортивных соревнованиях среди команд учащейся молодежи Пинска.
6. **Абрамчук, Е.** Обеспечить безопасность и эффективность учебного процесса / Екатерина Абрамчук ; фото автора // Полесская правда. Пинск, 2020. 5 сентября (№ 71). С. 2 : фот.
В ходе рабочего визита помощник Президента Беларуси А. М. Маркевич встретился с педагогами и студенческим активом Полесского государственного университета.
7. **Алексеева, Н.** Откровенный диалог / Наталья Алексеева ; фото Ирины Денисович // Пінскі веснік. 2020. 4 верасня (№ 71). С. 2 : фот
Помощник Президента Беларуси А. М. Маркевич в ходе рабочего визита встретился с педагогами и студенческим активом Полесского государственного университета.
8. **Бибиков, В.** Когда деревья стали большими / Владимир Бибиков ; фото Александра Кулевского // СБ. Беларусь сегодня. 2020. 2 апреля (№ 64). С. I, III : фот. (Приложение: Союз. Беларусь-Россия).
Полесский государственный университет 14 лет назад встал на крыло во многом благодаря российским преподавателям
9. **Важно решить проблему каждого** / соб. инф. ; фото Ирины Денисович // Пінскі веснік. 2020. 26 чэрвеня (№ 51). С. 1 : фот.
В Полесском госуниверситете побывала заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.
10. **Венский бал! В лучших традициях** / соб. инф. ; фото сайта Полесского госуниверситета // Пінскі веснік. 2020. 4 студзеня (№ 1). С. 12 : фот.

Участниками бала во Дворце Независимости стали студенты Полесского госуниверситета.

11. **В ПолесГУ - новый факультет** / соб. инф. // Пінскі веснік. 2020. 14 красавіка (№ 30). С. 2.
В Полесском госуниверситете основан инженерный факультет.
12. **В ПолесГУ появилась новая специальность** / подготовила Екатерина Абрамчук // Полесская правда. Пинск, 2020. 21 ноября (№ 93). С. 10.
В Полесском госуниверситете открыта новая специальность "Биохимия", специализация "Аналитическая биохимия" с квалификацией "Биолог. Биохимик".
13. **В ПолесГУ прошел университетский этап республиканского конкурса "Студент года"** / подготовила Людмила Ребковец // Полесская правда. Пинск, 2020. 21 октября (№ 84). С. 2.
В итоге победила студентка Карина Белозомб.
14. **В Полесском государственном университете открыли учебно-методический кабинет "Центр белорусско-китайских межкультурных коммуникаций"** / подготовила Людмила Ребковец // Полесская правда. Пинск, 2020. 11 ноября (№ 90). С. 2.
15. **Денисович, И.** В ПолесГУ выбрали "Королеву Весну — 2020" / Ирина Денисович ; фото автора // Пінскі веснік. 2020. 13 сакавіка (№ 21). С. 12 : фот.
В Полесском государственном университете прошел Международный межвузовский конкурс.
16. **Денисович, И.** "Мистер Университет" выбран в ПолесГУ / Ирина Денисович ; фото автора // Пінскі веснік. 2020. 28 лютага (№ 17). С. 12 : фот.
В Полесском государственном университете прошел Международный межвузовский конкурс.
17. **Денисович, И.** Нет - изменению климата / Ирина Денисович ; фото автора // Пінскі веснік. 2020. 21 жніўня (№ 67). С. 3 : фот.
Проект Полесского госуниверситета и технопарка "Полесье" по климатическому менеджменту стал одним из победителей конкурса программы Европейского союза Erasmus+.
18. **Добровольская, Е.** Важное звено в диагностической цепочке / Елена Добровольская ; фото Ирины Денисович и из архива ПолесГУ // Пінскі веснік. 2020. 2 чэрвеня (№ 44). С. 3 : фот.
Ежедневно в лаборатории Полесского госуниверситета проводится около 1000 анализов, из них порядка 400 - на коронавирусную инфекцию.
19. **Добровольская, Е.** Команда "Бастион" - лучшая в области / Елена Добровольская ; фото автора // Пінскі веснік. 2020. 16 кастрычніка (№ 83). С. 12 : фот.
В Пинске состоялась областная спартакиада представителей молодежных отрядов охраны правопорядка. Студенты Полесского государственного университета заняли первое место.

20. **Ильенков, В. Л.** Как вырастить сома с... салатом / Вячеслав Ильенков ; фото автора // Пінскі веснік. 2020. 24 студзеня (№ 7). С. 1, 2 : фот.
О новом проекте в области аквапоники Полесского госуниверситета.
21. **Ильенков, В. Л.** Молодежь - главный ресурс страны / Вячеслав Ильенков ; фото автора // Пінскі веснік. 2020. 3 лістапада (№ 88). С. 3 : фот.
В Полесском госуниверситете продолжается серия пленарных дискуссий по обсуждению вопросов, связанных с совершенствованием Основного закона страны.
22. **Ильенков, В. Л.** Потенциал рациональных знаний / Вячеслав Ильенков ; фото автора // Пінскі веснік. 2020. 24 студзеня (№ 7). С. 2 : фот.
О научно-исследовательской и инновационной деятельности Полесского госуниверситета.
23. **Милевская, Н.** 10 лет исследований и открытий / Наталья Милевская ; фото автора // Полесская правда. Пинск, 2020. 25 января (№ 7). С. 1, 3 : фот.
О лаборатории "Лонгитудинальные исследования" в Полесском госуниверситете.
24. **Милевская, Н.** Школа агробизнеса / Наталья Милевская // Полесская правда. Пинск, 2020. 20 июня (№ 49). С. 10.
В Полесском госуниверситете открыли набор в "Летнюю школу агробизнеса", которая проводится при филиале кафедры биотехнологии.
25. **Полесский государственный университет** [Электронный ресурс] : официальный сайт. Режим доступа: <https://www.polessu.by/>

Выканаўца:

*Гарачова А. Н., гал. бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармацыі
Пінскай цэнтральнай гарадской бібліятэкі*

Сакавік 2021 г.